

ПЕРВАЯ ЗЪМЕНА

№ 94 (1061) | АЎТОРАК, 22-га красавіка 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
 умоўны падпісы:

1 месіць	30 кап.
3 месіцы	90
6 месіцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сэкратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсомольская 25, тэлеф. № 908.
ГОД ВЫДАННЯ IX.

Кошт асобнага нум.— 2 кап.

З'езд рабочай моладзі Францыі

Выступленне сэкратара ЦК Францыі т. Куцейласа
 ПАРЫЖ, 20. Учора ў Парыжы адкрыўся з'езд рабочай моладзі Францыі. Прыбыўшы на з'езд з розных месц краіны дэлегаты накіраваліся з рэволюцыйным сьпевам у рабочыя ваколіцы, камуністычныя муніцыпалітэты, якіх узялі на сябе прыём дэлегатаў. Як наведманьне «Юманітэ», па дарозе з вакзалу арыштавана 8 дэлегатаў.
 Пры адчыненні з'езду ў ганаровы прэзыдыум былі абраны тав. Сталін і шэраг членаў савецкага ўраду. З

прывітаньнем з'езду выступіў сэкратар ЦК комсамолу Францыі Куцейлас, падкрэсьліўшы адказнасьць задач якія ўскладзены на рабочую моладзь у правядзеньні першамайскай кампаніі і ажыццяўленьні яе палітычных лэзунгаў, а таксама эканамічных патрабаваньняў рабочае клясы. У час прамовы Куцейласа, прабраўшыся ў залю трэцісты стаў раскідваць лістоўкі, але сустрэўся з абурэньнем усёго з'езду і быў зарэз-жа выгнаў з залі пасаджэньняў.

накіраваньне пяцігодкі ў найкарацейшы тэрмін, разгорнутая колектывізацыя сельскай гаспадаркі і на аснове яе ліквідацыя кулацтва, як клясы — лепшыя вянкі на магілу правадыра міжнароднага пролетарыату Уладзімера Ільіча Леніна

Бяз Леніна, пад ленінскім сьцягам

(Да 60-годзьдзя з дня нараджэньня У. І. Леніна)

Прашло 60 год з дня нараджэньня Уладзімера Ільіча Леніна. Рупліўшы на шлях рэволюцыйнай дзейнасьці ў гады самай жорсткай і вялічэзнай эксплёатацыі рабочае клясы «маладым» расійскім капіталізмам, Уладзімер Ільіч за трыццаць год свайго жыцьця нам аддаў справе рэволюцыйна-барачэбнае клясы, справе пролетарскай рэволюцыі.
 Гроўмістая і шчырая адданасьць сваёй барацьбе рабочае клясы, неабавязнае вера ў сілы і непарукальную перамогу пролетарыату, глыбейшая сувязь з масамі, зьявіліся ў кожны перыяд з наважываючайся і чоткасьцю ініцыятыўнага за «чарговае зьявіньне», за сутнасьць пытаньня, непарукальнае, бальшавіцкае цьвёрды і бліскучае прымяненьне дыялектычнага методу ў практыцы рэволюцыйнай дзейнасьці, бацьбы зрабілі Леніна арганізатарам і правадыром перадавога гвардыяна толькі расійскага пролетарыату, але і правадыром сьветнай пролетарскай рэволюцыі і Камуністычнага Інтэрнацыяналу. Ленін вырасьціў у нольмі рэволюцыйнай барацьбы нязломнае, акаваную сталёвым адзінацтвам, зьяднаную непарукальнай дысцыплінай «железную каторгу рэволюцыі» — УсеКП(б), якая пад ленінскім сьцягам вядзе пролетарыату, і асноўныя пласты сьвянцана да апошніх і рашучых сутычак з капіталізмам, да пераможнага баю за будаўніцтва сацыялізму.

Гэты плян, будучы ўкладзены ў пяцігодку, у палітыку сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі праз ажыццяўленьне суцэльнай колектывізацыі і ліквідацыі кулацтва, як клясы, з агромністым энтузіязмам выконваецца працоўнымі масамі Савецкага Саюзу. бо ён, гэты плян, ёсьць

Даваенны ўзровень разьвіцьця прамысловасьці пакінуў далёка заду. Нябачана хуткімі тэмпамі растуць асноўныя галіны цяжкай прамысловасьці. Вугаль, нафта, мэталюргія, машынабудуўніцтва даюць дзесяткі процантаў штогоднага прыросту вытворчасці.
 Пабудаваны гіганты: Волхаўбуд, Балахінскі камбінат, Трактарбуд, Сельмашбуд і інш. Будуецца яшчэ большыя гіганты: Днепрабуд, Магітабуд, Аўтабуд і інш.
 Нябачана хваля працоўнага энтузіязму і сацыялістычнага спаборніцтва ахоплівае шырачэзныя пласты рабочых мас. Савецкі пролетары ад ударных брыгад і цэхаў пераходзіць да ударных заводаў.
 Вяскою 1930 году на палёх СССР цяжкія пласты чарназэму і векавой цаліны будуць баразьдзіць 90 тысяч трактараў. Сотні машына-нарактарных станцыяў, зернавыя фабрыкі, — савгасы прыкладам на вольце, паказам агітуюць за сацыялістычны шлях разьвіцьця вёскі і праўнаюць векавую традыцыю, закарэнеласьць дробнага, індывідуальнага таварыства.
 У асноўных пластах сьвянцана адбываецца сапраўдны «вялікі» пералом. Традыцыйныя векавыя методы гаспадараньня руйнуюцца, уступаючы месца новым формам аграмаджанай гаспадаркі. Грамадзкія адносіны, якія характарызавалі першыя этапы нашай гаспадарчай палітыкі, пачынаюць рашуча перамагання.

У процесе жорсткай барацьбы з кулацка-капіталістычнымі элемэнтамі вёскі ўдалося настолькі падарваць іх эканамічную моц, што стала магчымай задача ліквідацыі кулацтва, як клясы, непарукальна зьвязаная з правядзеньнем суцэльнай колектывізацыі.
 Пад колгасны рух падведзена магутная рэальная база. «Карэнны паварот вёскі да сацыялізму можна лічыць ужо забясьпечаным» (Сталін). Партыя ўступіла ў паласу практычнага замацаваньня дасягнутых у галіне сацыялістычнай перабудовы сельска гаспадарчых посьпехаў. І толькі права-опартуністычныя панікеры і «левыя» фразьеры, нязьменныя спадарожнікі правых, могуць гістэрычна шыпець

аб тым, што пад колгасным рухам ні было базы.

Рашучая барацьба з правай небясьпекай, як асноўнай на даным этапе, з перагібамі, — за правядзеньне прынятых партыяй мерапрыемстваў, вялізарны ўздым у сэрцаўраўнаважаных масах сьвянцана, як водгук на гэтыя мерапрыемствы, першыя вынікі вясеньняй сабы — служачы лепшым адваржэньнем опартуністычнага шыпення і ўсемагчымых тэорый опартуністычных элемэнтаў клясы, якія сходзіць з гістарычнай арэны, не здаюцца без супраціўленьня. Будуўніцтва сацыялізму ня можа не праходзіць у абставінах абвостранай клясавай барацьбы. Вялізарнейшым апашленьнем ленызму зьяўляецца тэорыя самацэку, мірнага ўрастаньня капіталістычных элемэнтаў у сацыялізм, грамадзянскага міру і г. д. Клясавы вораг аказвае і будзе аказваць адчайнае супраціўленьне будучамаму сацыялізму.

У гэтых абставінах абвостранай клясавай барацьбы і рашэньня клясавых гістэрычных задач надзвычайна шkodнымі зьяўляюцца хістаньні, пропаведзь уступак нашым клясавым ворагам, друзласць, дэмабілізацыйныя, опартуністычныя па сваёму зьместу лэзунгі аб адміраньні нэп'у, аб зьянцаньні ленінскага «Хто каго?».

Жалезная дысцыпліна, сталёвая зьяднацьць і адзінаства партыі пад знакам яшчэ большага зьяднаньня вакол выпрабаванай бальшавіцкай палітыкі леныскага ЦК у даны гістэрычны адмежак часу, неабходны больш, чым калі-б то ні было.

Партыя пад выпрабаваным леныскім сьцягам павядзе рабочую клясу, беднату, асноўныя масы сьвянцана да новых баёў, да сацыялізму, да новых перамог і дасягненьняў на фронце сацыялістычнай будовы, бязьлітасна адкідаючы з шляху тых, хто імкнецца надмяніць выпрабаваную леныскую лінію опартуністычнай палітычнай сывава і «левым» фразьёрствам, таксама опартуністычным па сваёму зьместу.

І. П.



на ахоплен увесь плян сацыялістычнага будаўніцтва, накрэсьлены Леніным: электрыфікацыя, буднае машынабудуўніцтва, трактарызацыя і падызеньне магутнай тэхнічнай базы пад змычку сацыялістычнай прамысловасьці з сельскай гаспадарчай.

ня толькі выкананьне лэзунга «дагнаць і перагнаць», але і вялічэзна зброя барацьбы за пабудову сацыялізму ва ўсім сьвеце.
 Пад знакам выкананьня леныскіх заветаў партыя і рабочая кляса дабіліся вялічэзных зьменаў у ўсёй народна-гаспадарчай сыстэме.

БЛІЗІЦА БАЯВЫ МАІ

Масавая палітычная стачка — асноўны лэзунг пролетарскай міжнароднай маўні

Утвораны першамайскія камітэты

ВЕНА, 20. Рабоча-сялянскі блэк і унітарныя сьвязі Румыні прыступілі да падрыхтоўкі першамайскай кампаніі.
 У некаторых гарадох Бесарабіі і старой Румыні ўжо створаны першамайскія камітэты, куды ўвайшлі прадстаўнікі рабочых і беспрацоўных.

Чэха-Славачыя

Рабочыя заявілі аб сваёй гатоўнасьці

ПРАГА, 20. Пазаўчора адбыўся шматлікі мітынг рабочых у Карлюце (Мораўская Острава), на якім прысутнічала звыш 6000 рабочых. На сходы выступалі камуністычныя дэпутаты. У аднагалосна прынятай рэзолюцыі рабочыя выявілі сваю гатоўнасьць прыняць удзел у першамайскім дэманстрацыйным арганізаваным кампартыяй.

За рэволюцыйную абарону СССР

ПРАГА, 20. Камуністычным друкам апублікаваў адозвы, падпісаную рабочым камітэтам дзеяняй Праксакі акругі, камітэтам жанчын-рабочніц, камітэтам моладзі і інш. беспрацоўных. 1-е мая пролетарыят Чэха-Славачыі будзе дэманстраваць пад лэзунгамі: «Хлеба беспрацоўным і галодным», «Уся ўлада рабочай клясе», «Далоў імперыялістычную бойню», «За рэволюцыйную абарону СССР», «Далоў урад сацыял-фашысцкай канцэнтрацыі».

Жандары пусьцілі ў ход зброю супроць дэманструючых жанчын

ПРАГА, 20. Мясцовая арганізацыя Чэха-Славачкай кампартыі склікала ў рабочай ваколіцы Прагі рабочы масавы мітынг. Мясцовы ўлад забаравілі мітынг. Тым ня менш у вызначаны час на зборні

Вялікодны падарункі

пункт зьявілася шмат рабочых. Прыбыўшая жандармерыя перашкоджала адчыненню мітынгу. Адбылася сутычка. Сабраўшыся, сярод якіх было шмат жанчын, аказалі супраціўленьне жандармерыі. Жандары адкрылі стрэльбу на безбаронных жанчынах. Паць жанчын ранена, з якіх тры ранена цяжка.

Данія

Масавая мобілізацыя рабочае клясы супроць буржуазіі

СТОКГОЛЬМ, 20. Як наведманьне з Копэнгагену, орган Дацкай кампартыі «Арбейдэрбладэт» публікуе адозвы ЦК КПД, якая заклікае рабочых прыняць удзел у першамайскім дэманстрацыйным, што арганізуюцца з мэтай масавай мобілізацыі рабочае клясы супроць буржуазіі і яе лэкаў і супроць сацыял-дэмакратычнага ўраду.



Румынскому пляменічку ад добрых людзей з леныскай канфэрэнцыі.

ПАД ЛЕНІНСКІМ СЬЦЯГАМ РАСЬЦЕ І МАЦНЕЕ ЛЕНІНСКАЯ КОМСАМОЛІЯ

На славуных вуроках барадзьбы Ільліча вучыцца мільённая армія маладых лєніндаў у кожным подыху заводу, у кожным удары сэрца рабочага жыве і ніколі не памрэ Ільліч

(3 усямінаў аб Ільлічу яго сястры А. І. Ульянавай-Елізаравай)

Уладзімер Ільліч Ленін нарадзіўся ў Сямбірску 10 (23) красавіка 1870 году. Ён быў трэцім дзіцём у сям'і. Жывы, бойкі і вясёлы, ён любіў шумныя гульні і багатую, ён ня столькі гуляў цацкамі, колькі ламаў іх. Год з 5-ці ён ужо вучыўся чытаць, затым быў падрыхтаваны прыходзіць настаўнікам Сямбірску ў гімназію, куды і паступіў у 1879 годзе ўвосень, у першую класу.

Вучоба давалася яму лёгка. З малодшых класаў ён быў лепшым вучнем і заўсёды пры пераходзе ў другую класу атрымліваў унагароды. Акрамя надзвычайна добрых здольнасцяў, лепшым вучнем яго рабілі сур'ёзныя і ўважлівыя адносіны да работы. Вялікае значэнне меў таксама для маленькага Валодзі прыклад бацькі, маткі, якія заўсёды былі заняты і працавалі.

Уладзімер у дзіцячыя гады

З прычыны звычайна сур'ёзна адносіцца да справы, Валодзя, якім ён ні быў свавольнікам і бойкім, але лекцыі слухаў уважліва. Гэта вялікая ўважлівасць, як прыкмячалі ў той час яго настаўнікі, разам з бойкімі здольнасцямі давала яму магчымасць добра ўспамінаць і ўспамінаць усё, што ўсё яму новае лекцыі, так што яму зусім ня прыходзілася паўтараць іх дома. Помню, як хутка заканчваў ён лекцыі ў малодшых класах, а потым пачынаў свавольніц, хадзіў колам і пераходзіў нам старэйшым, бо вучыліся мы ў тым-жа пакоі. Бацька заўсёды вадзіў яго да сябе ў габінэт, каб правярць лекцыі і потым пытаў латынскія словы па ўсім шматку, але звычайна Валодзя ўсё ведаў. Ды вельмі многа чытаў ён у дзіцстве выпісваемых бацькам кніг.

Ахвотна дзяліўся Уладзімер Ільліч сваімі ведамі з таварышамі па школе, глумачы і цыжкія вуроки, задачы, пераклады з грэцкай і латынскай моваў.

Нара сьмерцю брата Аляксандра

У 1886 годзе, калі Уладзімеру ня споўнілася яшчэ 16 год, памёр яго бацька—Ільліч Мікалаеў, а годам пазней сям'ю напаткала другое няшчасце: за ўдзел у замаху на цара Аляксандра ІІІ быў прыстававаны і прыгавораны да кары сьмерцю, потым пакараны—8 мая 1887 го-

ду—яго старэйшы любімы брат Аляксандр. Няшчасце гэта зрабіла на яго моцнае ўражанне, загартавала яго, прымусіла сур'ёзна задумацца над шляхамі, якімі пайшлі ісьці рэволюцыя. Уласна кажучы, ужо Аляксандар Ільліч стаяў на скрыжаванні паміж народвольцамі і марксыстамі. Ён быў знаёмы з „Капіталам“ Карла Маркса, прызнаваў намераны ім ход развіцця, што відаць з складзенай ім партыйнай праграмы. Ён кіраваў гурткамі сярод рабочых. Але глебы ў той час для сацыял-дэмакратычнай работы яшчэ ня было. Рабочых было мала; яны былі раскіданы і не развіты, да іх было вельмі цяжка падступіцца інтэлігентам, да і ўціск царскага деспатызму быў такі моцны, што за малейшую спробу злучэння з народам саджалі ў турму, высылалі ў Сібір. І ня толькі з народам, калі студэнты таварышы арганізавалі якія-небудзь сумыя нявінныя гурткі для чытаньня, для сувязі між сабою, дык гурткі разганялі, а студэнтаў высылалі на бацькаўшчыну. Усе больш сумленныя праўдзівыя людзі імкнуліся да барацьбы, раней усяго імкнуліся хаця крыху раскіданымі сацыялістамі самаудалства, у якіх яны замыкаліся. Самым перадавым гэта пагражала тады пагібельна, але і пагібель не змагла ўстрашыць мужных людзей. Аляксандар Ільліч належаў да ліку гэтых людзей. Ён ня толькі не задумваўся пакінуць універсітэт і любімую навуку (яго мецілі ў профэсары), калі ён адчуваў, што ня ў сілах больш цягнуць сявольства, але не задумваўся аддаць і жыццё.

Аляксандар Ільліч загінуў як гэрой, і кроў яго полымем рэволюцыйнага пажару асьвятліла шлях наступнага за ім брата Валодзі. Няшчасце гэта здарылася тады, калі Валодзя канчаў гімназію. Ня глядзячы на свае цяжкія перажыванні, якія ён мог выносіць з вялікай цвёрдасцю. Валодзя, як і яго сястра Вольга скончылі ў гэтым-жа годзе гімназію з залатымі медалямі.

Хваля „беспараднаў“

У тым годзе зацішка, калі „Народная Воля“ была ўжо разбіта, сацыял-дэмакратычная партыя яшчэ не зарадзілася ў Расіі і масы яшчэ ня выступалі на арэну барадзьбы—Азіным пластом, у якім незадавальненне ня спала, як у

другіх пластох грамады, а працяглася асобнымі выбухамі, было студэнцтва. Сярод яго заўсёды знаходзіліся чэсныя, гарачыя людзі, якія адкрыта імкнуліся змагацца. І дзеля таго яго мацней усяго душыла лапа дзяржавы. Вобыскі, арышты, высылкі—усё гэта абрушвалася на студэнтаў. У 1887 годзе ўціск яшчэ больш узмоцніўся ў выніку замаху на жыццё цара. Замах адбыўся вясною гэтага году ў Пецярбурзе, удзельнікамі яго былі амаль адны студэнты.

Мундзіры, пэдэлы, самы пільны нагляд і шпіёнства ў універсітэ-



це, выключэнне больш лібэральных профэсароў, забарона ўсялякіх арганізацый, нават такіх нявінных, як зямляцтва, выключэнне і высылка многіх студэнтаў, якія былі хача-б колькі-небудзь на прыкмеце,—усё гэта падняло настрой студэнцтва з першых-жа месцаў акадэмічнага году.

Хваля, так званых „беспараднаў“ прайшла з лістапада на ўсёх універсітэтах. Дакацілася яна і да Казані.

Арышт У. І. Леніна

Студэнты казанскага ўніверсітэту сабраліся 4-га сьнежня, шумна патрабавалі да сябе інспэктара, адмаўляючыся разыйсьціся; пры паяўленьні апошняга прад'явілі яму шэраг патрабаваньняў—ня толькі чыста студэнцкіх, але і палітычных. Падрабизнасці гэтых сутычак, пераданых мне ў свой час братам, не захаваліся ў маёй памяці. Помню толькі аповяданне маткі, якая хадзіла хадаінічаць за брата. Інспэктар адзначыў Валодзя, як аднаго з актыўнейшых удзельнікаў сходкі, якога ён бачыў у першых шэрагах вельмі ўзбуджанага, амаль са сціснутымі кулакамі. Уладзімер Ільліч быў арыштаваны на кватэры з 4 на 5 сьнежня і прасядзеў некалькі дзён з другімі арыштаванымі пры вучастку (усяго 40 чалавек). Усе яны былі высланы з Казані. У. У. Аляксандар расказвае аб перададанай яму пазней У. І. наступнай гутарцы з прыставам, які адвёзў яго пасля арышту.

— Чо вы бунтуеце малады чалавек? Перад вамі сьцяна.

— Сьцяна, ды гнілая, ткі і разваліцца,—адказаў не задумваючыся Уладзімер Ільліч.

Уся гісторыя з выключэннем адбылася вельмі хутка. Уладзімер Ільліч быў высланы на вёску Кокушкіна ў 40 вярстох ад Казані, у маёнтак яго дзеда па матцы,—Аляксандра Зьмітрава Бланк,—дзе ў той час жыла пад гласным надзорам яго сястры Анна (якая піша гэтыя радкі), якой 5-гадовы гласны нагляд у Сібіры быў заменены па хадаініцтву маткі высылкай у гэтую вёску.

Жыццё ў ссылцы

Ніякіх суседзяў у нас ня было. Праяві мы зіму ў поўным адзіноцтве. Рэдкія прыезды стрэчнага брата, ды наведванні сьпраўніка, які абавязаны быў правярць на месцы ці прапагандую я сярод сялян,—вось каго мы бачылі. Уладзімер Ільліч шмат чытаў,—ва флігелі была шафа з кнігамі нябожчыка дзядзькі, вельмі начытанага чалавека, былі старыя часопісы з каштоўнымі артыкуламі.

З ім зьвязаны ў мяне і тавія ўспаміны:—Раз вечарам усе сядзелі за карэспандэнцыйнай, рыхтуючы пошту, якую павінен быў забраць раніцою ва ўпакаванай пяшчэры работнік цэткі. Мне кінулася ў вочы, што Валодзя, які звычайна амаль ня пісаў лістоў, цяпер штось-

ці піша, і наогул знаходзіў нейкім ажыотажы. Я запытаў яго каму ён піша, аказалася рышу па гімназіі, які паступіў другі,—адзін з паўднёвых, у сьвятэце. Апісаў у лісьце, вядома вялікім задорам, студэнцкія радкі ў Казані і запытаў аб што было ў іхнім універсітэце стала даводзіць брата нічым адпраўкі такога ліста, зусім плодны ліст новых рэспрэсіі, ён сябе падвараў. Але пачаў яго было не заўсёды вядома на павышаным настроі, прахочыцца па пакоі і з вядомым вальненнем перадаючы мне розныя эпітэты, якімі ён уздаў і інспэктара і іншых чалавек,—ён падсьмейваўся над апаскамі і не хацеў мяняць рашэньне. Тады я яму паказаў рызык, якой ён падпарадкаваўся, адпраўляючы ліст заместу на яго асабісты адрэс, што таварыш гэты можа ходзіцца таксама сярод вучняў альбо на прымеце, і пачаў ліст прынясе пагоршанне і папачуе.

Тут Валодзя прыдумавуваў потым даволі хутка згадзіў гэтай апошняй думкай, пашоў кухню, вынуў, хаця з вядома жалею, зноўлучны ліст і пісаў, некаторага часу ён знішчыў.

Уладзімер пераяжджае ў Казань

Але жыццё праходзіла моцна, сумна ў занесеным сьвіце флігелі, і тут-та дэмагла Вольга звычайна да ўзмоцненых запамінаў асабліва ярка іранічнаю ясна, пасля гэтага міўнай нас адзінокай зімаю шукаў ясна, якую мы праводзілі вёсцы. Помню доўгія прагугтаркі з братам на акаляючых пад акомпанімент нявольна заліваюцца нябачаныя жонкі каў у небе, дэзь прабіваюць зялёны і бліскучы па кватэры.

Улетку прыехалі стрэчныя—у Валодзі зьявіліся таварышы прагулак, палаяваньня, у шахматы, але ўсё гэта было дзі без грамадзкай жылкі і вымі бяседнікам для Валодзі не маглі. Яны, хаця і старомодна пасавалі перад меткім цом і лукавай усмешкай Валодзі.

З восені 1888 году Уладзімер Ільлічу дазволена было пераяжджаць у Казань, куды пераехалі ка з меншымі. Некалькі гадоў дазволена было і мне пераяжджаць у Казань.

Па-бальшавіцку выправіць памылкі

Рэзолюцыя бюро ЦК КП(б) (ад 17-IV-30 г.)

1. Правільная палітычная лінія ЦК УсеКП(б) у пытаньнях колгаснага будаўніцтва і ліквідацыі кулацтва, як класы, на падставе суцэльнай калектывізацыі была скажона шэрагам мясцовых партыйных арганізацый Усе КП(б) і ў тым ліку і ў КП(б)Б.

Бюро ЦК КП(б)Б прызнае бязумоўна сваёчасовай і правільнай ацэнку, дадзёную ў пастановах ЦК УсеКП(б) і артыкулах т. Сталіна „Головкружение от успехов“ і „Ответа товарищам колхозникам“ тым палітычным памылкам і грубейшым скрыўсленым партыйнай лініі, якія меліся на месцах.

2. Гэтыя скрыўсленыя лініі партыі выразіліся, перш за ўсё, у неаб'яшаным падыходзе да сярэдняка. Замест расступачальнай работы і перажываньня сярэдняка ў неравае колгасу перад адзінаццёвай гаспадаркай шляхам паказу гэтага на справе,—цэраг арганізацый ужомаў мэтыды прымусаваньня і адміністраваньня. Асобныя члены партыі дайшлі пры гэтым да грубога насільня, іншы раз нават урываючы ў адносінах нежаданных увайсці ў колгас, арышты. Парушэньне дэмакратычнасці колгаснага руху, якое стварыла пагрозу паслабленьня ці нават разрыву саюзу рабочае класы з асноўнымі масамі сялянства, знаходзіцца і знаходзіцца ў поўнай супярэчнасці з асноўнымі ўказаньнямі партыі.

Гэтыя ўказаньні знаходзіцца ў пастановах лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б), у пастанове ЦК УсеКП(б) аб тэмпах калектывізацыі („Правда“, ад 6 студзеня), а таксама ў пастановах студзеньскага пленуму ЦК КП(б)Б, папярэдзіўшага мясцовыя партыйныя арганізацыі аб недапушчальнасці адміністраваньня і ігры ў калектывізацыю і рашуча падкрэсьліўшага, што колгасны рух можа будавацца толькі на падставе сапраўднай актывізацыі батрацка-бядняцкіх і сярэдніх мас іскі.

3. Памылкі не скажэнны, дапушчаныя

асобнымі партыйнымі арганізацыямі пры ажыццяўленьні задачы ліквідацыі кулацтва, як класы, былі ў тым, што раскулачваньне ў шэрагу выпадкаў праводзілася не на падставе суцэльнай калектывізацыі і падчас заранала сярэдняка. Гэтыя памылкі і скажэнні ў справе раскулачваньня таксама знаходзіцца ў яўнай супярэчнасці з дырэктывамі ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б.

4. Ня глядзячы на простыя і неаднаразовыя дырэктывы ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б аб умацненні работы з беднятой і батрацтвам, як асноўным рычагом колгаснага будаўніцтва, ня глядзячы на тое, што ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б адначасу неадзінаццёва важнай работы з беднятой і батрацтвам, як правы правага опартунізму на практыцы, работа па арганізацыі батрацтва і беднаты вялася далёка недастаткова. У выніку гэтага, палітычная масавая работа ў галіне колгаснага будаўніцтва часам падмянялася адміністраваньнем.

5. Ня глядзячы на пастановы студзеньскага пленуму ЦК КП(б)Б, які паставіў задачы мясцовых партыйных арганізацый дабіцца да вясны 1930 г. ахопу калектывізацыяй 35 проц. яравога кліну—шэраг партыйных арганізацый фактычна не кіраваў гэтай пастановай ЦК КП(б)Б, а імкнуўся правесці стопроцэнтную калектывізацыю да гэтага тэрміну. Гэтыя тэндэнцыі адражэваліся і заахочваліся нават некаторымі акруговымі камітэтам партыі (Мазыр, Мгары, Віцебск).

Форсаваньня, нерэальныя тэмпы прыводзілі на справе да пагоні за колькасцю на школу якасці, які да стварэньня папярочных колгасаў і спрыялі распаўсюджваньню і прымяненню прымусовых мерапрыемстваў пры будаўніцтве колгасаў. У выніку дуплічных памылак, перагібаў і скажэнняў партыйнай лініі, форсаваных і нерэальных тэмпаў у колгасным будаў-

ніцтве, пры недапушчальна слабай мавай работе сярод беднаты і невыкаманьне простых дырэктыў партыі на мясцох на пытаньне работы сярод батрацтва і беднаты, пэўная частка шасьпях стварыўшыхся колгасаў пачала раскідана, а частка сялянства, якая ўчора яшчэ адносілася да колгасаў з агромным давер'ем, пачала адварачацца ад іх.

6. Праводзячы правільную палітычную лінію ў колгасным будаўніцтве, ЦК КП(б)Б дапусціў аднак асобныя памылкі, якія выразіліся ў наступным: а) Бюро ЦК не дало сваёчасовага, дастаткова рашучага адбору няправільным тэндэнцыям з боку некаторых мясцовых партыйных арганізацый закончыць суцэльную калектывізацыю бягучай вясной.

б) Рашэньне бюро ЦК КП(б)Б ад 25 лютага 1930 г. аб мясцох, якое дапусціла выключэнне шэрагу прамысловых прадпрыемстваў у месцачковых прадпрыемстваў,—выходзіла з няправільнай устаноўкі. Гэтае рашэньне было сваёчасова перагледжана і адменена наступнай пастановай Бюро ЦК ад 19 сакавіка 1930 г.

в) Студзеньскі пленум, даючы дырэктыву „разгарнуць шырокую кампанію па аграмаджваньню жытвель і кармоў, як у арганізаваных колгасах, так і ў тых, якія будуць „арганізаванца“, не ўказаў, што гутарка ідзе аб абугуленьні рабочай і таварна-прадукцыйнай часткі рагатай жывёлы.

г) Пастанова студзеньскага пленуму ЦК, якая гаворыць: „даручыць НКЗ і Колгасэнтуру тэрмінова распрацаваць статут сельска-гаспадарчай арцелі, у якім прадугледзены ўсе гэтыя моманты з тым, каб максымальна забяспечыць пераход ад сельска-гаспадарчай арцелі да камуны...“ зьяўлялася не-сваёчасовай, бо магла спрыяць умацненню меўшыхся на месцах тэндэнцыяў да несавачасовага, неадрыхтаванага пераходу ад арцелі да камуны.

(Працяг будзе)

Рэволюцыйны „Дзень моладзі“ ў Нямечцыне

Жорсткія сутычкі ў Лейпцыгу

Ёсць забітыя, сотні маладых змагароў паранены

БЭРЛІН, 20.—Сёньня ў Лейпцыгу на пляцы „Аугуст Штрасэ“ адбылася нябывалая па магутнасці масавая дэманстрацыя з прычыны агульнянмецкага дня моладзі, наладжаная нямейкім комсамолам. Паліцыя напала на дэманстрантаў. Адбыліся крываваыя сутычкі у якіх

на офіцыйных вестках трое і шмат цяжка паранена. Больш 500 раненых. Паміж іх—адзін паліцыйскі капітан, паліцыйскі чыноўнік і адзін страп. Налічваецца шмат ранаў паліцыйскіх, так і дэманстрантаў.

Бурныя дэманстрацыі „антыфашысцкай маладой гвардыі“

БЭРЛІН, 20.—Як наведамліваюць з Лейпцыгу, да паўдня лік удзельнікаў „дня моладзі“, дасягнуў 28000. Новыя групы рабочай моладзі прыбываюць у Лейпцыг. Сёньня раніцою адбылася дэманстрацыя „антыфашысцкай маладой гвардыі“, у якой удзельнічала больш тысячы чалавек. Дэманстранты прайшлі па шмат якіх вуліцах Лейпцыгу, у прыватнасці міма будынку дзяр-

жаўнага суду. Лейпцыгскія чыны, сабраўшыся на вуліцы, ча прывіталі дэманстрантаў. Адбыўся мітынг саюзу юных такаўцаў, у якім прыняло больш 2000 дзяцей. У Лейпцыгу прыехаў сёньня тав. Тэдыяч Агроністы натоўп удзельнікаў моладзі, які прышоў спаткаць мана, вынес яго на руках залу.

Пленум ЦК ЛКСМБ адкладаецца

Згодна пастановы бюро ЦК ЛКСМБ ад 20 красавіка пленум ЦК ЛКСМБ, які быў назначаны на 27 красавіка, адкладаецца на другую палову мая.

Нам. Сэкрэтара ЦК ЛКСМБ Рындзіч.

РАЗ ЗАМАЦАВАННЯ ДАСЯГНЕНЬНІ-ДА ДАЛЕЙШАЙ БАРАЦЬБЫ

АБРЫКІ І ЗАВОДЫ, НЯ ГЛЕДЗЯЧЫ НА ПЕРАШКОДЫ, НА МЕЎШЫЯ МЕСЦА ПРАРЫВЫ,—ПЕРАВЫКОНВАЮЦЬ ПРАМФІНПЛЯН

Раўняйцеся па перадавых пролетарскіх заводах!

ЭНТУЗІЯЗМ ПЕРАМОГ

Заводы і фабрыкі „Лекерта“ (Магілёў) знаходзіцца ў надзвычайна лепшых умовах. У памяшканні гатавацца да працы 100 рабочых, адзначаны прадант хвароб сярод іх. Дражжэньне ўсяго заводу мае мажлівасці разгарнуць ра-

цянты,—скуранікі выканалі з перавышкай.
У агуле павысілі якасць вытворчасці на адні з паловай процантаў, альбо ў пераводзе на грошы—3515 руб. эканоміі.



На здымку: брэль-вучаць заводу „Дражжэньне“ тав. Шэвіч, які дасягнуў вышэйшага разраду ў працы трых месяцаў

бета значна тармазіць выкананне прамфінпляну.
Таму годзе была складзена камсамольская брыгада з паловак, якая дала павышэнне вытворчасці гатовай прадукцыі на 3,4 процантаў, за што была занесена на маёмасць дошчу.

Вядомасць і энтузіязм рабочых вымагаюць вышэйшых вынікаў.

Завод зьяўляецца ўдарным. Прадзеньне добра праведзенай працы прамфінплян даведзен да кожнай рабочага.

Значны дасягненні маюцца ў паніжэнні сабекошту.
Лічба ў 4 процантаў зніжэння (па праграме) значна падвысілася. За кастрычнік гарбары далі зніжэнне на 7, за лістапад—на 10 процантаў.

Пытаньне аб надрыхтоўцы і правядзенні гадзіны соцсаборніцтва абгаворана на агульным сходзе, разам з моладзьдзю ў цэху.
Камсамольская ячэйка разам з фабмаам прыступіла да правяркі выканання сацыялістычнага дагавору з Гомелем.

Маркуецца лепшых маладых вытворцаў прэміяваць.
Камсамольская арганізацыя „Лекерта“, ня спыняючыся на дасягнутых поспехах, павінна і ў далейшым кінуць усе свае сілы на сваячасовае і поўнае выкананне прамфінпляну, **Б. Ліўшыц.**

Магілёў.

Выпраўляем прарывы

(Менск)

Завод Чырвоная Зорка“ мае ўдарна і мае вялікія дасягненні. Вялікі прарыв, меў завод у справе выканання намечаных плянаў—звышвыпраўляецца. Сабект павінен быў знізіцца на 6,62 проц., але фактычна быў зніжан толькі на 1 проц. Вытворчасць прадукцыі была ўзятая толькі на 16 проц. задання, а зарплата, наадварот,—павысілася на 109,6 проц.

Завод прарыву за першы квартал была мобілізавана грамадзкая заводу; стварыліся ўдарныя брыгады і цэх за цэхам абцяжылі сябе ўдарнымі. Ня гледзячы на тое, што завод ашоў на сямігадзіны рацыён дзень, ударнікі ўзялі на выпрацоўку на 5,10, а на 20 проц., узнялі на выпрацоўку матар’ялу: тлушч, апалу і інш.

Завод „Чырвоная Зорка“ на гэтых поспехах не затурамаецца і паложыць усе сілы, каб, замацаваўшы дасягнутыя поспехі, змагацца за далейшае пасьпяховае выкананне плянаў.

Завод „Чырвоная Зорка“ замест прадукцыі прамфінплянам

зніжэння на 5,62 проц., знізілі на 13,57 проц. Вытворчасць працы выканалі на 130,1 проц., зарплата ж узнялася на 115,1 проц. Затое мы ў другім квартале мелі некаторыя выпадкі парушэння працывыцпліны, адмаўленьня ад працы і г. д.

Пасля доўгай барацьбы завод выканаў прамфінплян з перавышкай. Замест 77,7 проц. выхаду дражджэй з пуда сыравіны, як намечана прамфінплянам, мы мелі 74,47 процантаў дражджэй з той жа колькасці сыравіны. Сабект, замест 321 р. 64 к. за тону дражджэй, знізілі да 311 руб. 44 кап. за тону, ці на 3,13 проц.

Вытворчасць працы выканана на 112,94 проц., значна зніжаны агульна-заводскія расходы: замест 35427 рублёў прадугледжаных прамфінплянам выдаткавана 30663 руб.

Завод „Чырвоная Зорка“ на гэтых поспехах не затурамаецца і паложыць усе сілы, каб, замацаваўшы дасягнутыя поспехі, змагацца за далейшае пасьпяховае выкананне плянаў.

У барацьбе за прамфінплян

Справа папулярнага прамфінпляну срод рабочых і работніц швейнай фабрыкі ў штодзённай працы адміністрацыі, завкому і партыйна-комсамольскай ячэйкі займае адно з першых месцаў. Для дадасягнення прамфінпляна да пасабных рабочых былі вывешаны заданні па цэхах з паказаннем колькасці накладных расходаў і інш. Склікаліся зьменныя сходы камсамольскіх ячэек і парт-колектываў. На фабрыцы дзьве камсамольскія ячэйкі, якія палічваюць 117 чалавек і дзьве партыйныя. Такім чынам партыйна-комсамольская праслойка моцная. Быў праведзены агульны сход рабочых з дакладам дырэктара аб ходзе выканання прамфінпляну па фабрыцы. Гэта пытаньне ставілася таксама і на дэлегацкіх сходах. Рабочыя фабрыкі абвясцілі сабе ўдарнымі. Раней вата і ніткі скарыстоўваліся ў колькасці большай чым прадугледжана прамфінплянам. Моладзь узялася за знішчэнне гэтых недахопаў, пачалі змяшчаць на чорную дошку тых, хто надбайна і перацягвае адносіцца да фурнітур. На фабрыцы былі выпадкі надбайных адносін да працы, напрыклад, быў зняты з працы

брыгадзір Пінуры, за неагляд за якасцю выпушчанай прадукцыі і за надбайна адносіны да працы,—па яго віне было сапсавана некалькі паліто. Рабочыя фабрыкі за выключэннем адзінак сьвядома адпосліцца да выканання працы на вытворчасці. Рабочы Рабшчынер адмовіўся атрымоўваць за прастоі на віне прадпрыемства і за перакідку з работы на работу. Рабочыя правялі суботнік. Сродкі нашлі на трактарную калёну.

За першы квартал заданне па цэху паліто было выканана на 104 проц., па цэху паўпаліто не дадасягана на 5,3 проц. Недавыкананьне кварталнага задання па цэху паўпаліто тлумачыцца адсутнасцю ўстаноўкі прадугледжанага пляна тэхнічнага абсталявання і арганізацыйнай непададанасцю.

Месячнае заданне за студзень выканана з перавышкай. Па цэху паліто выпушчана 5000 шт., што складае 137 процантаў задання. Па цэху паўпаліто—7908 штук, што складае 79,8 пр. выканання пляну.

Недавыкананьне месячнага задання за студзень па цэху паўпаліто тлумачыцца тым, што на было праведзена рацыяналізатарскіх

мерапрыемстваў і не ўстаноўлена дадатковага тэхнічнага абсталявання, прадугледжанага прамфінплянам. Па цэху паліто месячнае заданне за люты выканана. Працэнт выканання задання—190. Па цэху паўпаліто месячнае заданне за люты выканана на 112 проц.

Конт паўпаліто за 28-29 год—16 рублёў 85 к., а з кастрычніка па сьнежань уключна—15 р. і 44 кап. Плянавае заданне па зніжэнню сабекошту—11 проц. Зніжэнне-ж за першы квартал—4,9 проц. За студзень працэнт зніжэння—8,8 проц., такім чынам—на 4 проц. больш, чым у першым квартале. Цэх паўпаліто павінен ліквідаваць свае прарывы, дапушчаныя ў першым квартале. Для гэтага трэба палічыць кіраўніцтва з боку камсамольскага актыву, якое зараз зьяўляецца ня зусім дастатковым. Зусім знізіць выпадкі надбайных адносін да працы з боку некаторых рабочых і выпадкі прадурьнення рвацтва. Пры знішчэнні усіх гэтых недахопаў калектыў рабочых і работніц швейнай фабрыкі імя Валадарскага поўнасьцю выканае прамфінплян.

Д. Анэт.

УСЮ ПРАЦУ КАЛГАСАЎ—НА РЭЙКІ СОЦСАБОРНІЦТВА

Бліжэйшай практычнай задачай колгасаў зьяўляецца барацьба за сяўбу, барацьба за найбольшае пашырэнне пасейных плошчаў, барацьба за правільную арганізацыю сяўбы... Трэба накіраваць увагу колгасных працаўнікоў у бок гаспадарчых пытанняў колгаснага будаўніцтва, у бок пытанняў унутры-колгаснага будаўніцтва (Адказы Сталіна таварышам колгаснікам).

За арганізацыю працы ў колгасах

Двухмесячнік паходу камсамолу за арганізацыю працы ў колгасах па Полацкай акрузе праходзіць пасьпяхова. Камсамольскія ячэйкі шэрагу колгасаў пераклаліся на практычнае выкананне канкрэтнай працы.

У колгасе „Арол“ Вусаўскага сельсавету склалі вытворча-працоўныя пляны, правялі надрыхтоўку да вясенняй пасей-кампаніі, шырока абгаварылі яе сярод колгаснікаў.

Усе колгаснікі разьмеркаваны па пасабных брыгадах паляводаў, садаводаў, жывёлаводаў, агароднікаў, кавалёў, будаўнікоў і інш., прызначаны кіраўнікі кожнай брыгады і выначана канкрэтная праца на час пасей-кампаніі.

Брыгады распачалі сваю працу. Каналі правярылі і скончылі рамонт сельска-гаспадарчага інвентару. Жывёлаводы надрыхтоўваюць коней для працы, устанавішы догляд за імі і падкорм іх. Паляводы правярылі ўсхожасць усяго насення колгасу.

Усе брыгады ўступілі паміж сабою ў соцсаборніцтва.

Правядзеньне двухмесячніку за арганізацыю працы ў колгасах сьпірае ня толькі гаспадарчаму і арганізацыйнаму ўмацаваньню колгасаў, але дае яшчэ і вялікі палітычны эфект,—індывідуальныя бядніца-серадзяніцы гаспадаркі, багачы добра арганізаваную надрыхтоўку і распарадак працы ў колгасах, падаюць зьявы аб уступленні ў колгасы.

Гайдук

У барацьбе за высокую вытворчасць

Камсамольская ячэйка колгасу імя 12-га зьезду КП(б)Б (Талочынскі р-н) абвясціла сябе ўдарнай па правядзеньню вясенняй пасей-кампаніі і арганізацыі працы ў колгасе. Складзеныя брыгады з 35 ударнікаў камсамольцаў паставілі перад сабой задачу паказаць найлепшую вытворчасць працы, знізіць сабекошт прадукту, беражна адносіцца да колгаснай маёмасці і сельска-гаспадарчага інвентару.

Ударныя групы заключылі паміж сабой умовы соцсаборніцтва, у якое намерзілі ўцягнуць усіх колгаснікаў.

Адначасова ўдарнікі правялі асобныя мерапрыемствы па наладжаньню культурна-масавай працы ў колгасе, у выніку колгаснікі замест сьвяткавання вялікадня выведучь у поле на ворыва.

ВЫЛІНСКІ В.



Колгаснікі купляюць прывезеную з гораду літаратуру.

Організуем дабрабыт колгаснікаў

Колгас „Чырвоная Зорка“, Любоцкага раёну, арганізаваў агульную сталуюку для колгаснікаў, кожны колгаснік за 31 кап. будзе атрымліваць сьнеданьне, абед і вячэру.

„Чырвоная Зорка“ зрабіла першы крок да палепшання дабрабыту колгаснікаў і зваленьня жанчыны ад кухні. Шпакоўскі Алесь.

ЛЕПШЫХ КОМСАМОЛЬЦАУ У ВАЙСКОВЫЯ ШКОЛЫ

Нематорыя комсамольскія арганізацыі сваёй непаваротлівасцю зрываюць паспяховае правядзеньне вярбоўкі ў вайсковыя школы

Шэф АБВШ—Комсамол Беларусі ВЯКАНАЕ ўзяты на сябе абавязак—пашле лепшых сваіх комсамольцаў у вайсковую школу

Па-баявому выканаць задачу!

Пытанню вярбоўкі моладзі ў вайсковыя школы надаецца асабліва вялікае палітычнае значэнне. Перад комсамольскай арганізацыяй у цэлым стаіць надзвычайна вялікая задача— шляхам разгортвання сістэматычнай работы, загадаў падрыхтаваць вытрыманых, стойкіх, лепшых комсамольцаў і беспартыйную рабочую і батрацка-бядняцкую моладзь для таго, каб пры наборы ў вайсковыя школы мы маглі паслаць ужо падрыхтаваных, правяраных, вясёла-вытрыманых таварышоў.

Выкананне гэтых задач ускладае на комсамольскую арганізацыю надзвычайна вялікія цяжкасці. Трэба сістэматычна весці работу вакол папулярных ужо работ, быць і вучобы ў вайсковых школах, каб тыя, хто жадае паступіць, поўнасьцю былі азнаёмыя з запатрабаванымі тэй ці іншай вайскавай школы.

Як-жа на сёньнешні дзень разгортваецца гэта работа?

Мы вярнемся назад у момант, які сьцьвярджаюць поўную бяздзейнасць акруговых арганізацый комсамолу ў справе вярбоўкі ў вайсковыя школы, або абмежаванне аднымі толькі дырэктывамі.

Няма таго, каб усе арганізацыі па-баявому перавключыліся на гэты вучастак работы.

Акругомы і райкомы комсамолу ў гэтым напрамку бяздзейнічаюць.

Не ва ўсіх раёнах Беларусі арганізаваны вярбовачныя камісіі.

Па ўсіх акругах не працуюць яшчэ курсы па падрыхтоўцы ў вайсковыя школы, ня гледзячы на шэраг катэгорычных прапаўс з боку адпаведных органаў. Аб гэтым гавораць факты з месца.

Менская акруговая камісія, акругом і райкомы комсамолу не пастараліся арганізаваць да гэтага часу на буйнейшых прадпрыемствах курсы па падрыхтоўцы ў школы. Нават у самім Менску няма такіх курсаў.

У Барысаве, дзе налічваецца каля 1000 чалавек работнай моладзі на прадпрыемствах, таксама не праводзіцца вярбоўка ў школы. Райком комсамолу абмежаваўся голым цыркулярным распараджэннем па ячэйках і калектывах.

Больш таго, у Сьмілавіцкім раёне ня ведаюць нават аб тым, што комсамол Беларусі зараз праводзіць вярбоўку ў вайсковыя школы.

Некаторыя комсамольскія арганізацыі забыліся, што комсамол Беларусі, бяручы шэфства над АБВШ, павінен выканаць адзін з важнейшых пунктаў гэтага дагавору—даць лепшых сваіх прадстаўнікоў у школу для выхавання дастойных кадраў нашай Чырвонай Арміі.

Неабходна зрабіць рашучы пералом у напрамку скарачэння вярбоўкі для вайсковых школ моладзі.

Вярбоўку ў вайсковыя школы правальваюць

Комсамольская арганізацыя Стара-Дароскага раёну зусім выпушціла з над увагі адну з важнейшых галін сваёй работы — ваенізацыю моладзі. Амаль па ўсіх ячэйках з ваенізацыяй справы слабыя. Ячэйкі ТСА-Авіяхіму лічацца толькі на паперы. Сэкретар Залускай ячэйкі тав. Рабцоў—ужо год, як абідае наладзіць работу па ваенізацыі, але... ні з месца.

У Чырвона-Слабодзкім раёне, як комсамольцы, так і беспартыйная моладзь ня ўцягнуты ў вайсковыя гурткі. Комсамольскія ячэйкі, па прыкладу Стара-Дароскіх, ня ідуць уперад. А калі дзе і былі арганізаваны гурткі і вялася адпаведная работа, то здыкуючы нядбайнасці некаторых комсамольцаў, гэта работа зрывалася.

Тое самае вы заўважыце і ў Парыцкім раёне, дзе нават райсавет ТСА-Авіяхіму і райком комсамолу бяздзейнічаюць.

Вы думаеце, што ў Глушкім раёне гэта работа пастаўлена лепш? Не... Вы памыляецеся. Там таксама пануе поўная цішыня. Члены некаторых ТСА-Авіяхімаўскіх гурткоў нават перасталі плаціць членскія ўзносы.

Райкомы комсамолу, атрымаўшы паказанні наконт разгортвання баявой работы па вярбоўцы ў вайсковыя школы, яшчэ і дагэтуль не пераклалі сваю ўвагу на шырокую растлумачальную работу ў гэтай галіне. Яны лічаць, што гэтым пытаннем павінен займацца хто-небудзь іншы, а ў гэты час па раёнах вярбоўка ў вайсковыя школы правальваецца.

Ш. М.



НА ЗДЫМКУ: Гутарка з комсамольцамі-рабочымі на тэму аб наборы ў вайсковыя школы.

Не праваліць набор

У Клічаўскай комсамольскай ячэйцы вайсковая справа разгорнута добра. Арганізаваны гурток па ваенізацыі з 83 чалавек комсамольцаў і беспартыйнай моладзі, якія актыўна працуюць. Моладзь цікавіцца работай вайсковага гуртка.

Але шпаркай падрыхтоўчай рабоце па вярбоўцы ў вайсковыя школы лепшых комсамольцаў і беспартыйнай работнай батрацка-бядняцкай моладзі, як гурток, так і комсамольская ячэйка, зусім не ўдзяляюць увагі.

Неабходна зараз-жа шырока разгарнуць растлумачальную работу па азнамленьню моладзі з задачамі вайсковых школ і сістэматычна праводзіць падбор лепшых кандыдатур.

М. Х. Н.

Працуюць... а як?

— Вы кажаце, што вайсковая справа абавязкова павіна быць пастаўлена на належную вышыню. Хто з гэтым будзе спрачацца. Бязумоўна, наша моладзь павіна быць добра падрыхтаванай.

— А як-жа справа абстаіць у Менскім Політэхнікуме?

— І ня пытайцеся.—Тут людзі працуюць, як кажуць, „па-баявому“ Лекцыі па вайскавому пытанню праходзяць зусім вяла. Будучыя спецы ня лічаць мусіць патрэбным добра ведаць тэхніку ваенізацыі.

Ды лекцыі па раскладу, бачыце, вызначаны якраз у той час, калі пачынаецца абед, ці сапраўды апошнімі на раскладу. Усё гэта спрыяе „паспяхова“й рабоце ў ваенізацыі.

Стральбішчы з дробна-калібернай вінтоўкі не даюць належных вынікаў, бо стралкоў ніхто не інструктуе.

Зьм.



Моладзь вучыцца страляць.

Гомель—Кіеў—Днепрабуд

Союз—Днепр—Дняпроўскія парогі

Масавая экскурсія комсамольцаў і працоўнай ладзі Беларусі па Союзе-Дняпры, праз Дняпроўскія парогі, якую арганізуе „Чырвоная зьмена“, адбудзецца 2-й палове мая (з 15 мая).

Хто рыхтуецца ўдзельнічаць у экскурсіі і хто ча карысна правесць свой адпачынак, сьпяшацца падаць заяву на экскурсію!

Заявы прымаюцца да 25 красавіка. Умовы экскурсіі: тэрмін—2 тыдні, кошт экскурсіі—46 рублёў (поўнае абслугоўванне, пачынаючы з Гомелю).

Грошы трэба ўносіць: першы ўносіць—23 р. разам з заявай—да 25 красавіка і другі ўносіць—23 рублёў—5 мая.

Заявы і грошы перасылайце ў адрас: г. Менск, Комсамольская, 25, экскурсійнай камісіі газеты „Чырвоная зьмена“.

Удзельнікі экскурсіі атрымаюць водпускі у шую чаргу.

Паведамленьні

Праверкам па чыстцы шэрагаў комсамольскай ячэйкі музтэхнікуму даводзіцца ведама ўсіх таварышоў, якія прайшлі чыстку, што вывікі чысткі будуць абвешчаны 23-4-1930 г. а 8 гадз. увечары ў памяшканьні політэхнікуму.

26 гэты-ж праверкам пачынае чыстку комсамольскай ячэйкі музтэхнікуму. Прапануецца сэкретарам гэтых ячэйек забясьпечыць прысутнасць 100 пр. комсамольцаў. Таксама праверкам зьявіцца з просьбай да ўсяго беспартыйнага студэнцтва і работнай моладзі г. Менску прыняць актыўны ўдзел у праводзімай чыстцы.

Маючыся матэрыялы на правяральных комсамольцаў гэтых калектываў просьба падаваць у праверкам вусна і пісьмова, штодзённа з 5 да 7 гадз. увечары ў памяшканьні ФРК ЛКСМБ тав. Старобінцу, Сьміну і Караеву.

Старшыня праверкаму Старобінец.

Сёньня, а 8 гадзіне увечары мяшканьні Акругома камсамолу будуць заняты курсы акадэмічнай работнікаў.

Яўка таварышоў вылучаных камі і павадароў атрадаў абавязкова.

Акруговае бюро

23 а 7-й гадзіне увечары ў памяшканьні № 1 (прыродазнаўчы корпус) будзе нарада комсамольскай ладзі ЛКСМБ БДУ. На нараду запрашаюцца члены бюро партыйных ячэйек і неўстаўных ячэйек курсавыя арганізатары, комсамольцы працуюць у „професійных“ мадзкіх арганізацыях, партыйных калектывах, комсамольцы—першакурснікі. На нараду запрашаюцца члены партыйных ячэйек і партыйна-адукацыйнага бюро, прадстаўнікі РК, АК ЛКСМБ.

Бюро наваентыву

Адказны рэдактар—Рэдкалегія

УВАГА, КОМСАМОЛІЯІ — УВАГА, КОМСАМОЛІЯІ
МЕН. АК ЛКСМБ, РЕДАКЦЫЯ ГАЗ. „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“
І ЦСПСБ ПРАВОДЗЯЦЬ

ДЫСПУТ

АБ ВЫТВОРЧА-БЫТАВЫХ КОМУНАХ

У дыспуте прымуць удзел т.т. ГАНТМАН (цк КП(б)Б), СЛАВІНСКІ (АК КП(б)Б), БУДЗІНСКІ (цк КП(б)Б), РЫЖОЎ (ЦОПОБ), ПАЛІЦКА (цк ЛКСМБ), ГАЙДУКЕВІЧ (АК ЛКСМБ), ДЖЭЛОК (рэд. „Чырвоная зьмена“), ГРЫСЕВІЧ (ВОНГБ), ТАМАШЭЎСКІ (АК КП(б)Б), РЫНДЗІШОЛАМАЎ, РАМІЗЕВІЧ (цк ЛКСМБ), ГОЛЬДБЭРГ (АК ЛКСМБ) і іншыя.

Дыспут адбудзецца 22-га красавіка а 7-ай гадзіне увечары ў Доме Комасоветы імя Карла Маркса. Уваход па разданых білетах.

Пасля дыспуту адбудзецца вялікі канцэрт. Уваход пасля 7 гадзін забаронен.

МЕН. АК ЛКСМБ, рэд. „Чырвоная зьмена“ і ЦСПСБ

УСІМ ЯЧЭЙКАМ ЛКСМБ

Мен. АК ЛКСМБ адчыняе ў гэтым годзе

ДОМ АДПАЧЫНКУ

які будзе існаваць з 15-5 па 15-8.

Усе энаном-працоўнікі павіны прынесці ў АК ЛКСМБ заяву аб тым, жадаючы ехаць у дом адпачынку, з 15-га красавіка па 1-е мая. Сьпіс будуць прымацца 3 разы ў тыдзень: па нядзелях, серадах і пятніцах ад 6-ці да 8-мі гадзін увечары.

Заг. Маг. Энаном Адр. АК ЛКСМБ ГОЛЬДБЭРГ.

УСІМ ЯЧЭЙКАМ СВБ КОЙДАНАЎСКАГА РАЙОНУ

РАЙСАВЕТ ВАЯЎНІЧЫХ БЯЗБОЖНІКАЎ СКЛІКАЕ

конфэрэнцыю актыўных бязбожных ячэйек
на 27 красавіка ў Койданаве, у Нардоме,
а 10 гадзіне раніцы

УСІМ ЯЧЭЙКАМ ЗАБЬСЬПЕЧЫЦЬ ЯЎКУ НА 100 ПРАЦАЎ

ПАРАДАК ДНЯ НАСТУПНЫ:

1. «Крыжовы паход» папы Пія ХІ.
2. Становішча бязбожнай працы ў нашым раёне і далейшыя задачы.
3. Бягучыя справы.

РАЙСАВЕТ ВАЯЎНІЧЫХ БЯЗБОЖНІКАЎ